

5 05

30к / 10517

ДЫРЭКТЫЎНА-ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Галоўнага Кіраўніцтва Сацыяльнага Страхавання БССР

№ 1

= ВЫХОДЗІЦЬ 1 РАЗ У МЕСЯЦ =
МЕНСК, 5 СТУДЗЕНЯ 1929 г.

№ 1

I. Пытаньні фінансавай працы і тарыфікацыі.

A. Аб парадку выканання зацьверджаных каштарысаў на арганізацыйныя выдаткі на 1928-29 г.

I. Пры складаньні каштарысаў на аргвыдаткі на 1928-29 г. перад Галоўсацстрахам стаяла задача найбольш рацыянальнага разьмеркаваньня сум па паасобных артыкулах каштарысу, у прыватнасьці найбольш мэтазгоднага выкарыстаньня той сумы сродкаў, якую ў мінулым 27-28 г. прышлося зьвярнуць на пакрыцьце перавыдаткаў на ўтрыманьне асабістага складу за час ад пачатку бюджэтнага году да пераходу на цвёрды штат і стаўкі па дзяржармаваньні. Асобна трэба было мець на ўвазе: а) неабходнасьць асыгнаваньня дастатковых сродкаў на аплату выдаткаў, зьвязаных з пашырэньнем разьездаў упаўнаважаных па раёнах у мэтах максымальнага абхопу страхаваньнем батрацтва, б) замацаваньне ў каштарысах на 28-29 г. асыгнаваньня на ўтрыманьне ва ўсіх касах і на працягу ўсяго году дадатковага кантралёра, альбо кантралёра-абсьледацеля для ўзмацненьня працы па правярцы страхавачэляў і в) павялічэньне водпуску сродкаў на ўзмацненьне жывой сувязі з раёнамі, г. зн. на павялічэньне ліку абсьледаваньняў.

II. Адным з галоўных мерапрыемстваў, якія былі ажыццёўлены Галоўсацстрахам у мэтах забясьпечаньня найбольш правільнага і абаснаванага разьмеркаваньня сродкаў па паасобных страхкасах зьяўляецца выкліканьне старшын страхкас для сумеснага разгляду і ўзгадненьня разьмераў асыгнаваньняў па паасобных артыкулах каштарысу кожнае данае страхкасы. Галоўсацстрах лічыць, што гэтыя мерапрыемства павінна таксама найлепшым чынам забясьпечыць выкананьне каштарысу на падставе самай суровай каштарыснай дысцыпліны і даць гарантыю ад усялякіх адхіленьняў пры выкананьні зацьверджаных каштарысаў, падняўшы адказнасьць распарадчыкаў крэдытаў за пунктуальнае выкананьне патрабаваньняў бюджэтнае дысцыпліны.

III. Накіроўваемыя пры гэтым Галоўсацстрахам каштарысы на аргвыдаткі на 28-29 г. пабудаваны з вучотам: а) неабходнасьці забясьпечаньня новых патрэбнасьцяў, высунутых практыкай мінулага году і чарговымі задачамі дню, б) прадстаўленых страхкасамі каштарысаў на аргвыдаткі з дадатковымі да іх заяўкамі, в) каляктыўнага абмеркаваньня кожнага каштарысу пры выкліку старшын страхкас і г) тых фінансавых магчымасьцяў, якія вызначаны зацьверджаным СНКБ бюджэтам Галоўсацстраху на 1928-29 г. у частцы аргвыдаткаў.

IV. Да каштарысу прыкладзены падрабязны «разрахунак каштарыснага асыгнаваньня на аргвыдаткі на 28-29 г.». У дадатак да гэтага разрахунку Галоўсацстрах прапануе прыняць да ведама і кіраваньня наступныя паказаньні па паасобных каштарысных падразьдзяленьнях.



а) Да арт. 1 § 1.—*Асноўная зарплата.*

1. Павялічэньне акладаў, прадугледжанае каштарысамі, менавіта: акладу бухгалтара (Менск, Віцебск і Гомель) з 105 р. да 120 р., акладу тэх. сакратара—з 90 р. да 100 р. (Віцебск і Гомель), і з 80 р. да 85 р. (Бабруйск, Магілёў, Ворша, Полацак, Мазыр і Барысаў) і аклад упаўнаважаных па выплаце на прадпрыемствах (Менск, Віцебск і Гомель) з 65 р. да 75 р.—*праводзіцца, пачынаючы з 1/XII—1928 г.*

2. Сума на ўтрыманьне дадатковага кантралёра (Менск, Віцебск, Гомель), асноўнага кантралёра (Мазыр) і палова штатнае адзінкі—дадатковага абсьледвацеля-кантралёра (Бабруйск, Магілёў, Ворша, Полацак, Барысаў) вылічана з разрахунку ўтрыманьня гэтых штатных адзінак, *пачынаючы з 1/X-28 г., г. зн. на увесь бюджэтны год.*

3. Сумы на ўтрыманьне дадатковых штатных адзінак, акрамя кантралёраў і кантралёраў-абсьледвацеляў, менавіта: трэцяга сябра К-ту і статыстыка—Бабруйску, упаўнаважанага па Лупалаўскаму раёну—у Магілёве вылічаны з разрахунку ўтрыманьня іх, *пачынаючы з 1/I-29 г.* Пры чым аб увядзеньні гэтых адзінак у штат будзе дана дадатковае распараджэньне пасля зацьверджаньня іх НК РСІ.

4. Адначасна з павялічэньнем акладаў (з 1/XII—1928 г.) бухгалтарам (Менск, Віцебск, Гомель) і тэх. сакратарам (усе касы) для бухгалтара ўстаноўлен (па ўзгадненьні з прафсаюзам Саўгандльслужачых) ненармаваны рабочы дзень, а на тэх. сакратара ўскладзены абавязкі вядзеньня пратаколаў паседжаньняў Прэзыдыумаў і К-ту кас у вячэрні час.

Увага. Сьпісак усіх пасад па вашай страхкасе, па якіх НКПрацы ўстаноўлен ненармаваны рабочы дзень, будзе вам у бліжэйшыя дні высланы дадаткова.

5. Стаўкі зарплаты для райупаўнаважаных і тэх. работнікаў страхпунктаў пакінуты ў каштарысах на 28-29 г. бяз зьмен. У сучасны момант распрацаван праект акладаў для паказаных работнікаў, для ўстанавленьня іх у парадку дзяржнормававаньня. Гэты праект будзе пасланы акругам (па лініі страхкас і прафсаюзаў) для дачы свайго ўзгодненага заключэньня, па атрыманыя якога канчаткова вырашана будзе гэта пытаньне і зьменены адпаведныя асыгнаваньні.

6. Выдатак на спэцвопратку вылічан Галоўсацстрахам у пунктуальнай адпаведнасьці з нормамі спэцвопраткі, устаноўленымі пастановай НКПрацы БССР ад 15 кастрычніка 1928 г. № 67 (Бюл. СНК 1928 г., № 13). На павялічэньне выдаткаў на спэцвопратку, супроць устаноўленых НКПрацы нормаў, Галоўсацстрах пайсьці ня можа па прычыне напружанасьці агульнага фінансавага становішча і ў прыватнасьці па асыгнаваньню на аргвыдаткі.

7. Ніякіх сум на выдачу кампэнсацыі па выпадку звальненьня, за нескарыстаны водпуск і на выдачу пад'ёмных пры перабросках па каштарысу не прадугледжана. Выдаткаваньне сум на паказаныя мэты павінна вытварацца выключна за лік і ў межах эканоміі па зарплате, якая ўтвараецца ад аплаты служачым страхкасы дзён чарговай непрацаздольнасьці ў парадку страхавога забясьпечаньня.

б) Да літ. „б“ арт. 3 § 1.—*Адлічэньні на ўтрыманьне мясцома і культмэты.*

Сума адлічэньняў на ўтрыманьне мясцома і культмэты вылічана наступным чынам: за кастрычнік-сьнежань сума адлічэньняў узятая, выходзячы з процанту адлічэньня, устаноўленага па каштарысу мінулага году, а за час студзень-верасень—у разьмеры 1% сумы зарплаты.

Галоўсацстрах паказвае, што згодна § 14 „Правіл аб парадку складаньня органамі Сацстраху цьвёрдых каштарысаў, прыкладзеных да інструкцыі СССР пры НКП СССР ад 8 жніўня 1928 г. № 452 „аб парадку складаньня органамі Сацстраху арыентывачных бюджэтаў—сума выдаткаў па § 1, арт. 3, літ. „б“ каштарысу (адлічэньні на ўтрыманьне мясцкому і культмэты) прыменіцельна да пастановы СНК СССР ад 20 кастрычніка 1925 г. (Зб. зак. СССР 1925 г., № 77, арт. 585 і 1927 г. № 13, арт. 133) не павінна перавышаць 1% агульнае сумы зарплаты“.

На падставе гэтага па каштарысу на 1928-29 г. на час з 1/1-29 г., г. зн. з пачатку дзейнічаньня новага калектыўнага дагавору, сума паказаных адлічэньняў вылічана, выходзячы з 1% ад зарплаты за пэрыяд студзень-верасень 1929 г.

У адпаведнасьці з патрабаваньнямі бюджэтнае дысцыпліны страхкасы ня могуць згаджацца на ўключэньне ў калдагавор пункту аб уплаце саюзу адлічэньняў на ўтрыманьне мясцкому і культмэты ў разьмеры больш 1% ад зарплаты.

в) Да арт. 1 § 2.—*Выдаткі па камандыроўках.*

1. У прадугледжаных ў каштарысах 3 камандыроўкі ў Менск уваходзіць камандыроўка на прадстаячую ў гэтым годзе нараду старшынь акрстрахкас.

2. Дзеля ўзмацненьня жывой сувязі з раёнамі, больш частага і поўнага інструктаваньня Райупаўнаважаных, а таксама дзеля павышэньня колькасьці і якасьці кантрольнае работы ў адносіне раённых страхвацеляў па каштарысах на 28-29 г. замест аднаго абсьледваньня мінулага году адпушчаны сродкі на ўтварэньне двух абсьледваньняў кожнага раёну на працягу году. Галоўсацстрах з свайго боку рэкамэндуе прытрымлівацца такога парадку вытварэньня гэтых абсьледваньняў:

а) адно абсьледваньне вытвараецца адным з сяброў К-ту. У тых раёнах, у якіх пры правядзеньні страхавой кампаніі ставяцца справаздачныя даклады К-ту Страхкасы, абсьледваньне працы райупаўнаважанага сябром К-ту страхкасы вытвараецца адначасна з пастаноўкай у даным раёне справаздачнага дакладу;

б) другое абсьледваньне вытвараецца кантралёрам страхкасы па спагнаньні. Адным з асноўных заданьняў дзеля гэтага абсьледваньня зьяўляецца: 1) Праверка кантралёрам акрстрахкасы правільнасьці ведаў аб зарплате, прадстаўляемых райупаўнаважанаму буйнейшымі страхвацелямі раёну і 2) Інструктаваньне райупаўнаважанага—на прыкладзе сумеснае з імі праверкі зарплат у якога-небудзь страхвацеля раёну—у галіне тэхнікі праверкі страхвацеляў, а таксама і ў галіне адпаведнага законадаўства па спагнаньні ўзносаў і пытаньнях тарыфікацыі, кола застрахованых і паняцьця зарплаты (што ўваходзіць у зарплату);

в) пры абсьледваньні раёнаў вытвараць поўную рэвізію фінансвай часткі працы райупаўнаважанага пры абавязковым удзельнічаньні агента Дзяржстраху і поўным выкананьні ўсіх патрабаваньняў гарантыўнага страхаваньня;

г) разьмер сутачных пры камандыроўках па абсьледваньню раёнаў, а таксама пры скліканьні нарад упаўнаважаных прыняты ў адпаведнасьці з арт. 2 і 8 пастановы ЦВК і СНК СССР ад 14/1-27 г. (Зб. зак. СССР № 43 за 1927 г., арт. 42). У адпаведнасьці з гэтай-жа пастановай прыняты разьмер сутачных райупаўнаважаных пры нарадах апошніх.

г) Да арт. арт. 3, 4 і 5 § 2.—*Канцэлярскія выдаткі, друкарскія, паштова-тэлеграфныя і тэлефонныя выдаткі.*

Калі ў адносіне выдаткаў па ўтрыманьні асабістага складу мы маем амаль поўнае ўрэгуляваньне разьмеру гэтых выдаткаў на падставе цьвёрда ўстаноўленых вымернікаў (цьвёрды штат, стаўкі ў парадку дзяржармаваньня) і нам застаецца правадзіць штодзённую працу па далейшаму паглыбленаму вывучэньню паасобных працэсаў працы, а таксама структурных асноў нашага справаводзтва дзеля ўсё большага палепшаньня працы па абслугоўваньню застрахованых, дык у галіне выдаткаў: канцэлярскіх, друкарскіх і паштова-тэлеграфных мы павінны адзначыць зусім слабае вывучэньне касамі гэтых відаў выдаткаў. Мы павінны прызнаць, што ў галіне выдаткаў: канцэлярскіх, друкарскіх і паштова-тэлеграфных маецца шэраг шляхаў і спосабаў эканоміі, зусім альбо вельмі мала выкарыстоўваемых намі.

Пытаньне аб максымальнай эканоміі сродкаў, выдаткоўваемых на паказаныя вышэй адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі мы лічым вельмі сур'ёзным і складаным. Гэта пытаньне ня будзе разьвязана ў адзін месяц, альбо, нават, год, яно патрабуе шмат крапатлівай і дробнай работы, шмат увагі і энэргіі.

Дзеля гэтае работы трэба мабілізаваць увагу і ўдзельнічаньне эканомкамісій і ўсіх супрацоўнікаў страхкас, у прыватнасьці тых супрацоўнікаў, якія непасрэдна зьвязаны з вытварэньнем гэтых выдаткаў.

Але на працягу бягучага бюджэтнага году гэта праца павінна быць праведзена ў максымальнай ступені і вынікам яе павінен быць у канцы году адпаведны аналітычны матар'ял, які дасьць Вам магчымасьць пры складаньні аргкаштарысу на наступны год вылічыць суму патрэбнага выдатку не па суме фактычнага выдатку за мінулы год, а па фактычнай патрэбнасьці з вучотам дасягненьняў за гэты год у галіне эканоміі па таму ці іншаму артыкулу адм.-гасп. выдаткаў.

У першую-ж чаргу праца па штодзённаму вывучэньню выдаткаў па паказаных артыкулах каштарысу павінна гарантаваць выкананьне каштарысу гэтага году ў сэнсе абсалютнага недапушчэньня перавыдатку супроць каштарысу 27-28 г.

д) Да арт. 6 § 2.—*Выпіска газэт, часопісаў і афіцыйных і справачных выданьняў.*

З разьліку асыгнаванай па гэтаму артыкулу сумы Вы павінны выпісаць газэты і часопісы на 1929 каляндарны год. Уся сума гэтага выдатку праходзіць па рахунку аргвыдаткаў за 1928-29 апэрацыйны год.

Дадаткова да пералічаных у каштарысе выданьняў на 1929 год выпісаны Галоўсацстрахам за кошт страхкас „Известия НКТ СССР“ па 1 экз. для кожнага райупаўнаважанага. Пры паведамленьні Вас аб суме гэтага выдатку—апошняя будзе дадаткова асыгнаная.

е) Да арт. 7 § 2.—*Выдаткі па прымусоваму спагнаньню.*

Ніякіх сум не прадугледжана таму, што ўсе гэтага роду выдаткі вытвараюцца за кошт страхавачаляў у канцы году—пры заключэньні кніг—сьпісваюцца з рахунку аргвыдаткаў на рахунак процантаў і іншых паступленьняў.

Для яскравасьці ўражаньня аб фактычнай суме аргвыдаткаў рабіце заўсёды ў месячнай фінансавай справаздачы ўвагу да рубрыкі 2-й, разьдзелу 2-га, формы № 3 (адм.-гасп. выдаткі)—„у тым ліку на выдаткі па прымусоваму спагнаньню—Р. . . .“

ж) Да арт. 3 § 3.—Разъезды.

Па каштарысах на гэты год маецца значнае павялічэньне сумы, асыгнаванай на разьезды ўпаўнаважаных. Мэтаю гэтага значнага павялічэньня асыгнаваньня на разьезды ўпаўнаважаных па раёну было—забясьпечыць магчымасьць утвараць неабходны па данаму раёну лік выездаў дзеля максымальнага абхопу страхаваньнем батрацтва і пастушаства як у галіне прыцягненьня да застрахаваньня і ўплаты ўзносаў, так і з боку фактычнага забясьпечаньня застрахованых батракоў і пастухоў адпаведнымі відамі страхавой дапамогі.

У мэтах найбольш эфэктыўнага выкарыстаньня адпушчанага асыгнаваньня, Галоўсацстрах прапануе:

1. Пры ўстанаўленьні разьмераў мясечнага асыгнаваньня на разьезды для кожнага данага райупаўнаважанага на падставе агульнай сярэдняй сумы па акрузе, магчыма пэўней вучэсьць усе моманты, апрадзяляючы лік неабходных выездаў для данага райупаўнаважанага (лік батракоў і пастухоў, належачых да абхопу і абхопленых, умовы перасоўваньня, кампактнасьці альбо раскіданасьць групаў батракоў у даным раёне і г. д.).

2. Устанавіць вучот фактычна ўтвараемых райупаўнаважанымі выездаў. Дзеля гэтага трэба ўстанавіць, каб вучот гэтых выездаў вытвараўся-б райупаўнаважаным на асобным для гэтага аркушы, на якім у кожным наведваемым райупаўнаважаным мейсцы рабілася-б адпаведным с.-с., саўгасам і г. д. даведка аб дню прыезду і ад'езду. Гэты аркуш павінен быць прыкладзен да штомесечнай фінансавай справаздачнасьці райупаўнаважанага. Па гэтых аркушоў у страхкасе павінен быць устаноўлен сталы нагляд і параўнаньне з ходам разьвіцьця абхопу страхаваньнем батрацтва ў даным раёне.

3. Пры выяўленьні, што які-небудзь упаўнаважаны не выкарыстоўвае ўсёй асыгнаванай яму сумы на праезд у той час, як у другім раёне асыгнаваная сума зьяўляецца недастатковай—каса павінна вытвараць адпаведнае памяншэньне асыгнаваньня для адначаснага павялічэньня яго па другому раёну. Пры гэтым трэба папярэдне ўстанавіць прычыны, па якіх упаўнаважаным не выкарыстоўваецца поўнасьцю асыгнаваньне на разьезды і ці не адбіваецца гэта на працы па абхопу страхаваньнем батрацтва і пастушаства ў даным раёне.

4. У зьвязку з адсутнічаньнем якога-небудзь вольнага астатку неразьмеркаванага асыгнаваньня, агульная сума па пасылаемому каштарысу зьяўляецца канчатковай. Пагэтаму Галоўсацстрах папярэджвае, што ніякія заяўкі на дадатковы водпуск асыгнаваньня на аргвыдаткі на 28-29 г. разглядацца ня будуць і прапануе гэтых не прысылаць.

5. Галоўсацстрах зноў пацьвярджае свае паказаньні, зьмешчаныя ў інфармацыйна-дырэктыўным лісьце № 5 адносна пастаноў К-таў кас па пытаннях выдаткаваньня сродкаў па аргвыдатках, менавіта: што ўсе пастановы К-таў кас па пытаннях выдаткаваньня сум па цвёрдых каштарысах лічацца пастановамі, ажыцьцяўляючымі рэгуляваньне К-там касы выдаткаваньне сродкаў у межах зацьверджанага каштарысу і што ўсялякая пастанова, якая супярэчыць зацьверджанаму каштарысу, не належыць выкананьню.

6. У адносіне перасоўваньня крэдытаў з аднаго падразьдзяленьня каштарысу ў другое прытрымлівайцеся наступнага парадку:

а) перасоўваньне крэдытаў з артыкулу ў артыкул у межах аднаго параграфу дапушчаецца толькі па занесенай у пратакол пастанове К-ту касы. Выпіскі з пратаколу па гэтых пытаннях павінны абавязкова прышывацца да зацьверджанага Галоўсацстрахам каштарысу на аргвыдаткі.

Пастановы К-ту касы аб перасоўваньні крэдытаў з аднаго артыкулу ў другі могуць мець мейсца выключна ў парадку папярэдняга разьвязваньня пытаньня, а не наступнага афармленьня яго;

б) перасоўваньне крэдытаў з параграфу ў параграф дапушчаецца толькі па занесенай у пратакол пастанове К-ту з абавязковым паведамленьнем аб гэтым Галоўсацстраху (асобнай адносінай з прылажэньнем выпіскі з пратаколу). Гэтым жа парадкам вытвараецца перасоўваньне крэдытаў з арт. 1 § 14 „выдаткі па камандыроўках“ і арт. 3 § 3 „Разьезды“ на іншыя артыкулы і наадварот—з іншых артыкулаў на арт. 1 § 2 і арт. 3 § 3 каштарысу.

7. У адносіне выдаткаў за час да атрыманьня каштарысу Галоўсацстрах зварочвае ўвагу на тое, што агульная сума па каштарысу на 28-29 г. больш сумы па каштарысу на 27-28 г. Пагэтану пры выдаткаваньні сродкаў на арганізацыйныя патрэбы, да атрыманьня гэтага каштарысу з разрахунку 1/12 каштарысу мінулага году—ніякага перавыдатку сум супроць каштарысу за час да атрыманьня яго быць ня можа.

Тым больш магчымасьці маецца дзеля сваячасовага дэталёвага разьмеркаваньня сродкаў і гарантаваны ад перавыдатку пры ўважлівай адносіне да штодзённага вучоту аргвыдаткаў у адпаведнасьці з зацьверджаным каштарысам.

8. У сувязі з прадстаячым заключэньнем новых калдагавароў з прафсаюзам Саўгандльслужачых, Галоўсацстрах прапануе пры перагаворах ні ў якім разе ня ісьці ні на якія ўмовы, якія могуць выклікаць перавыдатак па таму ці іншаму артыкулу каштарысу. У прыватнасьці не згаджацца на ўключэньне ў калдагавор пунктаў: а) аб выдачы ўзмоцненай выхадной дапамогі пры звальненьнях, зьвязаных са скарачэньнем адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў, і б) аб выдачы пад'ёмных на аплату адваротнага прыезду асоб, прыехаўшых на работу з іншых мясцовасьцяй.

9. Уся адказнасьць за выдаткоўваньне сродкаў у межах зацьверджанага каштарысу ўскладаецца пэрсанальна на старшыню К-ту касы і старшага бухгалтара.

10. Ня гледзячы на шэраг самых катэгарычных папярэджваньняў з боку Галоўсацстраху адносна недапушчэньня перавыдатку па каштарысам 27-28 г.—папярэдня справаздачныя даныя паказваюць наяўнасьць перавыдатку, чаму Галоўсацстрах папярэджвае, што ў выпадку выяўленьня Галоўсацстрахам у канцы году па справаздачных даных наяўнасьці перавыдатку супроць каштарысу,—прыцягнэньне да адказнасьці старшыні і ст. бухгалтара касы будзе вытварана без усялякага папярэдняга запатрабаваньня якіх-небудзь тлумачэньняў аб прычынах перавыдатку.

Б. Аб выкананьні ўмоў гарантыйнага страхаваньня.

У выніках няўважлівай адносіны многіх кас да пытаньня гарантыйнага страхаваньня мы маем шэраг выдаткаў, калі Дзяржстрах адмаўляецца ад аплаты страты па прычыне парушэньня ўмоў страхаваньня. Такім чынам, па віне страхкас траціцца ўсё значэньне гарантыйнага страхаваньня. Ворганы Сацстраху, вытвараючы выдаткі на ўплату Дзяржстраху страхавой прэміі, у выпадку страты, прымушаны пакрыць яе за свой кошт. Няма патрэбы шмат даводзіць, як недапушчальна такое зьявішча.

За ўвесь час дагаворных суадносін з Дзяржстрахам, Галоўсацстрах неаднолькава зварочваў увагу страхкас на няўважлівую іх адносіну да гарантыйнага страхаваньня.

У дадатак да адносіны Галоўсацстраху ад 21 верасня г. г. за № 184, пры якой быў накіраваны адбітак асобных умоў, зацверджаных на пэрыяд часу ад 1/IV г. г. да 1/IV—1929 г. Галоўсацстрах прапануе строга кіравацца наступнымі растлумачэннямі аб парадку выканання касамі агульных і асобных умоў страхавання:

1. Па п. 1-му асобных умоў.

Для выканання § 7 правіл гарантыйнага страхавання, зацверджаных НКФ СССР 20/II—1926 г. і п. 1 асобных умоў Вам неабходна:

а) пры выяўленьні ў час рэвізіі злоўжыванняў ці страты—паведаміць аб гэтым тэлеграмай ці тэлефонаграмай акруговаму агенцтву Дзяржстраху ў працягу 48 гадзін з часу выяўленьня страты. Акт рэвізіі хуткай поштай паслаць у Праўленьне Дзяржстраху і Галоўсацстрах;

б) у выпадках, калі па ўмовах часу (дзень адпачынку і г. д.) паведаміць Акрстрах у той-жа дзень зьяўляецца немагчымым, гэткае ўтвараецца ў першы наступны рабочы дзень.

2. Па п. 4-му асобных умоў аб вытварэнні рэвізіі кожнага страхпункту ня менш 3-х раз на працягу году—праз кожныя 4 м-цы.

Для забяспечання выканання гэтага пункту неабходна сваячасна зрабіць наступнае:

а) дагаварыцца з акруговым аддзяленьнем Дзяржфінкантролю аб тым, каб адзін раз на працягу году вытваралася рэвізія грашовай часткі ўпаўнаважанага па лініі Дзяржфінкантролю. Пры гэтым Вам трэба паказаць на тое: 1) што вытвараць рэвізіі на месцы 3 разы ў год страхаса ня мае ніякай магчымасці, бо па каштарысу на аргвыдаткі прадугледжана толькі два абсьледваньні кожнага раёну на працягу году, 2) што вытварэнне рэвізіі райупаўнаважаных па аднаму разу ў год па лініі Дзяржфінкантролю залічваецца ў лік неабходных 3 рэвізіі страхпункту на працягу году. Адначасна трэба звярнуць увагу акруговага аддзяленьня Дзяржстраху на тое, што гэта рэвізія ня звязана з якімі-небудзь шляхавымі выдаткамі для Дзяржфінкантролю;

б) астатнія дзве рэвізіі грашовае часткі райупаўнаважанага вытвараюцца пры агульных абсьледваньнях страхпунктаў, вытвараемых згодна каштарысу два разы на працягу году.

Да складання пляну вытварэння страхасамі сваіх рэвізійных абсьледваньняў райупаўнаважаных, дагаварыцца з Дзяржфінкантролем аб часе вытварэння ім рэвізіі кожнага пункту,—для ўзгаднення тэрмінаў рэвізіі па лініі фінкантролю з плянам абсьледваньня пунктаў страхасай;

в) пры вытварэнні рэвізіі страхпункту абавязкова запрашваць раённага агента Дзяржстраху, а калі апошні ня зьявіцца—зрабіць аб гэтым адзнаку ў акце. Прасіць Дзяржфінкантроль, каб пры вытварэнні ім рэвізіі страхпункту таксама запрашваўся агент Дзяржстраху і рабілася б адзнака ў акце ў выпадку няўкі яго. Дагаварыцца з Фінкантролем аб тым, каб у выпадку выяўленьня пры рэвізіі пункту страты—паведамляць акрстрах з захаваннем тэрмінаў, устаноўленых правіламі страхавання (§ 7 правіл ад 20/II-26 г.);

г) у выпадку, калі Дзяржфінкантроль не дае сваёй згоды на вытварэнне рэвізіі райупаўнаважаных адзін раз у год—паведаміць абавязкова аб гэтым Галоўсацстрах.

3. Па пунктах 5 і 7 асобных умоў.

а) Прапануецца зараз-жа па атрыманыні гэтага паслаць усім райупаўнаважаным пісьмовую забарону: 1) захоўваць на руках пасья штодзенных грашовых апэрацый сумы звыш 50 руб., 2) хаваць у сябе грошы якіх-небудзь арганізацый з папярэджаннем, што за нару-

шэньне гэтага распараджэньня будуць ускладацца самыя суровыя адміністрацыйныя пакараньні;

б) адбітак памянёнага пісьмовага распараджэньня райупаўнаважным паслаць Акрстраху і Галоўсацстраху;

в) страхпунктам прапанаваць прыслаць пісьмовае пацьверджаньне атрыманьня гэтага распараджэньня.

4. Па пункту 11-му асобных умоў.

Дзеля выкананьня гэтага пункту ў частцы адхіленьня магчымасьці далейшых страт (§§ 26, 29 і п. 4 § 1 правіл гарантыйнага страхаваньня) Вам неабходна:

а) пры распачатку рэвізіі страхпункту адняць ад райупаўнаважнага ўсе чэкавыя кніжкі і зварачаць іх толькі пасля канчатку рэвізіі спраў;

б) у выпадку, калі выяўлена страта, адхіліць зараз-жа злоўжываўшага супрацоўніка ад абавязкаў, зьвязаных з грашыма і дакумантамі.

Увага 1. Страховая каса пры гэтым павінна прыняць тэрміновыя меры дзеля накіраваньня ў раён другой асобы для абслугоўваньня застрахованых.

Увага 2. Аб зьмене асоб зараз-жа паведаміць Акрстрах.

в) Пры выяўленьні злачынства альбо страты зараз-жа паведаміць аб гэтым міліцыю.

5. Пасылка Дзяржстраху матар'ялу дзеля застрахованьня асоб у парадку гарантыйнага страхаваньня праз Галоўсацстрах адменена і гэтка павінны пасылацца акрстрахкасай непасрэдна акруговаму аддзяленьню Дзяржстраху.

6. У выпадку зьмены альбо перамяшчэньня ўпаўнаважнага належыць:

а) скласьці прыёма-перадатачны акт у прысутнасьці Дзяржстраху;

б) адзін паасобнік акту з даданьнем усіх неабходных матар'ялаў паслаць непасрэдна Акруговаму Агенцтву Дзяржстраху дзеля афармленьня застрахованьня;

в) адзін паасобнік акту паслаць у Галоўсацстрах для ведама і падліку руху кантыгенту застрахованых асоб

7. Пры складаньні актаў рэвізіі страхпунктаў, каб ня выклікаць збытэчнае пісаніны ў выніку нядобраякаснага складаньня акту, абавязкова паказваць у акце:

а) час мінулай рэвізіі;

б) ці выконваюцца райупаўнаважаным п. п. 5 і 7 асобных умоў (аб незахованьні на руках сумы больш 50 руб., а таксама сум, неналежачых страхкасе (другія арганізацыі));

в) падрабязны пералік фактаў, якія сьведчаць аб зробленым злачынстве і яго разьмерах.

У заключэньне Галоўсацстрах забараняе Вам, пад асабістую адказнасьць старшыні касы, не даручаць ніякіх грашовых апэрацый асобам, незастрахованым у парадку гарантыйнага страхаваньня.

В. Аб утрыманьні страхкасамі штатных адзінак на біржах працы.

Галоўсацстрах паведамляе, што пастанова нарады пры Галоўсацстраху ад 2/VII-27 г. аб утрыманьні страхкасамі рэгістратара на Біржы Працы для адзнак пасылаемых на работу беспрацоўных, атрымліваючых дапамогу па беспрацоўю, захоўваецца і на 1928-29 апэрацыйны год.

Лік штатных адзінак па паасобных акругах застаецца такі самы, як і ў мінулым годзе.

Г. Аб парадку тарыфікацыі работ, вытвараемых у прадпрыемствах, належачых т-вам агнятывалага будаўніцтва.

Наркамземляробства ўвайшоў з хадайніцтвам у Рэспубліканскі Савет Сацстрахаваньня аб аднясенні шэрагу работ, вытвараемых у майстэрнях, належачых т-вам агнятывалага будаўніцтва, да частковага страхаваньня. Адначасна ён паказвае, што страхавыя касы спаганяюць страхузнасы ня толькі за асоб, працуючых па найму, але і за пайшчыкаў—сяброў т-ва.

У сувязі з вышэйпаказаным, Галоўсацстрах прапануе прыняць да ведама і кіраваньня наступнае:

1 Асобы, якія зьяўляюцца пайшчыкамі т-ва агнятывалага будаўніцтва, калі статут т-ва прадугледжвае каапэраваньне працы, сацыяльнаму страхаваньню не падлягаюць і страхузнасаў за іх спаганяць у гэтым выпадку ня трэба.

2. Пастановай Саюзнага Савету Сацыяльнага Страхаваньня ад 11/X 1928 г. за № 648 да частковага страхаваньня аднесены наступныя работы: па вырабу будаўнічай і гжэльскай цэгля і чырвонай чарапіцы: падвалка гліны, бойка белае гліны, выработка сырца як ручным, так і машынным спосабам (фармоўка, сушка і ўборка сырца), абжог у напольных печах (праходзяць па адной групе).

Увага. За выключэньнем кваліфікаваных рабочых, абслугоўваючых сілавыя ўстаноўкі, і сьлесароў-манцэраў, занятых па рамонту мэханічных установак, а таксама за выключэньнем рабочых, занятых у цагельнай і чарапічнай вытворчасьці ССР Грузі, гэтыя катэгорыі рабочых падлягаюць поўнаму страхаваньню.

3. Пытаньне аб аднясенні іншых, вытвараемых у належачых т-вам агнятывалага будаўніцтва прадпрыемствах, работ (вытворчасць бэтонных калодзежных кругоў, пустацельных бэтонных камняў ды інш.) да частковага страхаваньня ў сучасны момант распрацоўваецца Галоўсацстрахам і будзе разгледжана Рэспубліканскім Саветам. Да канчатковага вырашэньня гэтага пытаньня ўсе тыя работы, якія да гэтага часу яшчэ не аднесены да частковага страхаваньня, павінны тарыфікавацца па поўнаму страхаваньню.

4. Даць паказаньні райупаўнаважаным у адпаведнасьці з гэтым растлумачэньнем Галоўсацстраху.

II. Арганізацыйныя пытаньні.

А. Аб далейшай працы страхавых кас у галіне спрашчэньня абслугоўваньня застрахованых.

У кастрычніку м-цы г. г. Наркаматам РСІ разам з Галоўсацстрахам праведзена выбарачнае абсьледваньне выкананьня пастановы Калегіі НК РСІ і НКП СССР ад 4/V-1928 г. аб парадку рэарганізацыі выплаты дапамогі па часовай непрацаздольнасьці і інваліднасьці і рэарганізацыі ўрачэбнага кантролю. Гэтае абсьледваньне выявіла, што ў шэрагу акруг паказаная вышэй пастанова ўжо практычна выконваецца і што пераход на новую сыстэму выдачы дапамог непасрэдна на прадпрыемствах поўнасьцю сябе апраўдаў.

Прывадзімая ніжэй пастанова Калегіі НК РСІ БССР па гэтаму пытаньню яшчэ ня вычэрпвае яго поўнасьцю. Далейшае разьвіцьцё мерапрыемстваў і праяўленьне ініцыятывы месц у гэтым пытаньні павінна

мець адбіцьцё ў штодзённай рабоце як камітэтаў і рэўкамісій кас, так і калектыву страхавікоў у цэлым.

Трэба адзначыць, што ў адносінах абхопу абслугоўвання застрахованых непасрэдна на прадпрыемствах страхавымі касамі далёка яшчэ ня вычарпаны ўсе магчымасці (Віцебская і Гомельская касы яшчэ да гэтага часу няпоўнасьцю выкарыстоўваюць дадзены ім штат упаўнаважаных выплатных гарадзкіх пунктаў, у якасці арцельшчыкаў для выплаты дапамогі па часовай непрацаздольнасьці на прадпрыемствах).

Усім акрстрахкасам належыць:

а) арганізацыю выплаты дапамог непасрэдна на прадпрыемствах канчаткова скончыць да 25/1-29 г.;

б) распрацаваць тэхнічныя мерапрыемствы па выдачы застрахованым таксама дапамогі на кармленьне там, дзе выдаецца дапамога па часовай непрацаздольнасьці, непасрэдна на прадпрыемствах.

Напрыклад: арцельшчык, выплачваючы дапамогу на прадпрыемстве, абвяшчае праз фабком аб тым, што ён будзе выплачваць і на кармленьне, устанаўляючы тэрмін падачы кніжак. Да гэтага тэрміну ўсе застрахованыя здаюць кніжкі ці талёны з адпаведнымі неабходнымі заверкамі (аб заробку, жыцьці дзіцяці) у кантору прадпрыемства, адкуль яны перадаюцца арцельшчыку для вытварэння разьліку з страхкасай. Пры чарговай выплаце дапамог па часовай непрацаздольнасьці выплачваецца і на кармленьне.

Адзнака ў карашкох аб выплаце можа вытварацца ці ў страхкасе пры запаўненьні талёну (калі здаецца не талён, а ўся кніжка), ці арцельшчыкам пры выплаце (калі здаецца толькі талён).

Матар'ял, які маецца ў Галоўсацстраху, сьведчыць аб тым, што як і ўперад апарат разьліковага стала ня ўсюды дастаткова кваліфікаваны, не праводзіцца работа па падняцьці іх кваліфікацыі, работнікам вухгальтэрыі кіраўнікамі кас ня дадзена магчымасьць адпаведнага ўплыву на падбор і праверку кваліфікацыі рахункаводных работнікаў апэрацыйнае часткі кас;

в) з прычыны неабходнасьці большага абхопу абслугоўваньнем застрахованых непасрэдна на прадпрыемствах, без павялічэньня аргвыдаткаў і пашырэння штатаў, а таксама ўлічваючы пастанову НКП СССР (ад 22/IX-28 г. № 553, п. 3) аб выбарачным кантролі, касам у будучым прыдзецца адмовіцца ад уведзеных сваячасна спэцыяльных пасада кантралёраў. Забясьпечаньне-ж правільнасьці разьліку па ўсіх відах дапамог можа быць дасягнута наступнымі мерапрыемствамі.

1. Вылучэньнем у якасці арцельшчыкаў найбольш кваліфікаваных супрацоўнікаў, ведаючых страхавое законодаўства, якія маглі-б даць вычэрпваючыя адказы на пытаньні застрахованых.

2. Павялічэньнем штату арцельшчыкаў за лік пасада кантралёраў. Іэта дасьць магчымасьць як абхапіць абслугоўваньнем большую колькасьць застрахованых, так і разьмеркаваць работу паміж арцельшчыкамі такім чынам, каб апошнія мелі магчымасьць папярэдняй праверкі правільнасьці разрахункаў па тых больнічных аркушох, якія імі аплачваюцца.

3. Адпаведным падборам кваліфікаваных рахункаводных работнікаў.

4. Павышэньнем кваліфікацыі рахункаводных работнікаў касы, шляхам арганізацыі спэцыяльнага гуртка як для вывучэньня рахункаводнае справы, так і вывучэньня страхавога законодаўства.

5. Нагляд за рахункаводнай работай і вытварэньне выбарачнага кантролю па больнічных аркушох, па якіх дапамогі выдаюцца непасрэдна з страхкасы—ускласьці на бухгалтэрыю кас.

г) Дзеля таго, каб даць магчымасць застрахаванаму без цеганіны атрымаць адказ на заяву, просьбу і г. д., а таксама дзеля таго, каб зьнішчыць „барьер“ з тэхработнікаў паміж застрахаваным і сябром К-ту касы, НК РСІ БССР, ліквідуючы пасады заг. мэдпрафчастак, як гэткія, пастанавіла пакінуць тую-ж колькасць сяброў Камітэту, якая была і да ліквідацыі мэдпрафчастак.

Камітэту акрстрахкасы неабходна разьмеркаваць работу паміж адказнымі работнікамі такім чынам, каб у ўстаноўленыя дні і гадзіны забяспечыць непасрэдны прыём сябрамі К-ту беспрацоўных і інвалідаў і дачу ім адказу на месцы, чым тэрмін прахаджэння спраў інвалідаў і беспрацоўных будзе скарачаны да максымуму.

д) Згода, заключаная паміж Цустрахам і Наркампачтэлем аб пасылцы пэнсій праз пошту, будзе ажыццёўлена ў нас, згодна пастановы РСІ, толькі ў адносіне гэтай часткі інвалідаў, якія жыхарствуюць у раёнах. Усё ж і для раённых упаўнаважаных прадугледжаная Цустрахам форма пасылкі пэнсій праз пошту выклікае павялічэнне тэхнічнае работы. Страхкасам належыць на працягу студзеня месяца 1929 г. старанна вывучыць намечаную Цустрахам форму з тым, каб унесці карэктывы, якія-б дапамаглі спрашчэнню формы пасылкі пэнсій інвалідам райупаўнаважаным. Гэту работу неабходна вывучыць сумесна з эканомкамісіямі, прымаючы пад увагу прапановы ўпаўнаважаных па гэтым пытанні. Распрацаваны матар'ял накіраваць у Галоўсацстрах да 5 лютага 1929 году.

Інвалідам, знаходзячымся ў гарадох, пэнсія будзе дастаўляцца на дом арцельшчыкамі. Гэта работа будзе праведзена як вопытная ў працягу 2-х месяцаў у Менску, дзе правядзэнне гэтага мерапрыемства не павінна выклікаць па гарадзкіх інвалідах павялічэння аргвыдаткаў і штатаў і павінна праводзіцца за лік скарачэння пасадаў аднаго абсьледвацеля (з трох) і аднаго скарбніка (з двух). Скарачэнне гэтых пасадаў ня трэба разумець у сэнсе прызначэння менавіта гэтых асоб у якасці арцельшчыкаў і прысваення ім акладу зарплаты па папярэдняй пасадзе. Для арцельшчыкаў-абсьледвацеляў па выплаце пэнсій будзе Галоўсацстрахам сумесна з саюзам распрацавана форма аплаты пачасова ці зьдзельна, у залежнасці ад вынікаў вопыту. У астатніх акругах, пасля складання вывадаў гэтага вопыту, і ў залежнасці ад колькасці інвалідаў і неабходнага часу для аплаты ім пэнсій на даму (лічачы 30—40 аплат у дзень), будуць уведзены асобныя адзінкі для гэтай мэты, ці гэта работа будзе злучана з работай абсьледвацеляў (Ворша, Полацк, Мазыр, Магілёў, Барысаў). Пасля падгульнення гэтае работы ў Менску, будуць дадзены другім акрстрахкасам падрабязныя дырэктывы.

У сучасны момант страхкасы павінны прыступіць да падрыхтоўкі гэтага мерапрыемства шляхам устанаўлення дакладных адрасоў інвалідаў, разьбіўкі іх па раёнах і г. д. У Галоўсацстрах неабходна будзе прадставіць веды аб колькасці інвалідаў, якія жывуць у горадзе і раёне паасобна, а таксама думкі камітэтаў страхкас аб магчымасці правядзэння імі гэтага мерапрыемства існуючым штатам.

Дадатак.

І. Пастанова Калегіі НК РСІ БССР ад 3-ХІ—1928 г.

1. Прызнаць, што пастановы Калегіі НК РСІ СССР ад 4-V—28 г. па абсьледваньні органаў Сацстраху апошнімі выканані толькі ў частцы ўстанаўленьня парадку выплаты застрахованым непасрэдна на прадпрыемствах па часовай страце працаздольнасьці і ў частцы рэарганізацыі ўрачэбнага кантролю.

Неправядзеньне ў жыцьцё прапаноў НК РСІ СССР у астатняй частцы тлумачыцца тым, што Цустрахам і НКПрацы СССР дагэтуль яшчэ не распрацаваны суадпаведныя інструкцыі і формы, згодна даручэньня НК РСІ СССР (падз. I, п. 7 і падз. III і IV).

2. Адзначыць, што правядзеньне ў жыцьцё пастановы НК РСІ СССР у частцы ўстанаўленьня выплаты дапамогі застрахованым па іх часовай непрацаздольнасьці непасрэдна на прадпрыемствах Галоўсацстрахам БССР пачата яшчэ да атрымання дырэктыў ад НКПрацы СССР, як гэта відаць з таго, што дырэктывы НКПрацы СССР аб выплаце дапамогі на прадпрыемствах Галоўсацстрахам атрыманы 4-X—28 г., выплата дапамогі на прадпрыемствах і ва ўстановах БССР праводзіцца: па Менску—з ліпня месяца, па астатніх акругах—з верасьня м-ца г. г.

3. Канстатаваць, што ў выніку правядзеньня ў жыцьцё мерапрыемства НК РСІ СССР без усялякага павялічэньня арганізацыйных выдаткаў дасягнута значнае палепшаньне ў абслугоўваньні застрахованых. У прыватнасьці, па Менскай акрстрахкасе гэта выразілася:

а) у зьмяншэньні на 18 тыс. наведвацеляў у страхкасу, што складае 75 проц. існаваўшай чаргі за атрыманьнем дапамогі па часовай непрацаздольнасьці;

б) рабочыя атрымоўваюць дапамогу непасрэдна ля варштату альбо ў сталоўцы ў час абедзенага перапынку. Усяго Менская акрстрахкаса абслугоўвае 90 прадпрыемстваў і ўстановаў, налічваючых звыш 50 чал. па ўстанове, альбо ў агульным ліку больш 15 тыс. рабочых і служачых, працуючых на гэтых 90 прадпрыемствах і ва ўстановах. Астатнія застрахованыя, г. зн. працуючыя на прадпрыемствах і ва ўстановах з колькасьцю менш 50 рабочых па ўстанове—абслугоўваюцца непасрэдна страхкасай;

в) пры атрыманьні дапамогі кожны застрахованы мае магчымасьць зараз жа атрымаць у працаўніка страхкасы адказ на цікавячыя яго пытаньні.

Побач з гэтым, у якасьці недахопу, неабходна адзначыць несваячасную ў паасобных выпадках выплату дапамогі як па прычыне несваячаснага афармленьня страхкасай больнічных лісткоў, так і з прычыны таго, што некаторыя прадпрыемствы не згаджаюцца браць на сябе абавязак прымаць ад арцельшчыкаў грошы для перадачы адсутнічваючым у час выплаты рабочым.

4. Прыняць да ведама, што рабочыя заводу „Энэргія“, „Большавік“ і інш. цалкам ухваляюць пастанову Калегіі НК РСІ СССР аб устанавленні выплаты дапамогі па часовай непрацаздольнасці на прадпрыемствах.

5. Распачатая па ініцыятыве Менскай акрстрахкасы выплата на кармленне дзіцяці такім прадпрыемствам і ўстановам, па якім выплачваецца дапамога па часовай непрацаздольнасці, непасрэдна на прадпрыемствах,—поўнасьцю сябе апраўдвае, але гэтае мерапрыемства яшчэ досыць не разгорнута і пакуль што выплата на кармленне дзіцяці праводзіцца ўсяго толькі на некалькіх паасобных прадпрыемствах.

6. Прызнаючы палепшаньне ў выплаце пэнсіі пэнсыянэрам—адзначаць, што ў час выплаты чарга ля пэнсійнага стала яшчэ наглядаецца.

На падставе вышэйпаказанага лічыць неабходным:

1. Выходзячы з таго, што вопыт выдачы дапамогі на кармленне дзіцяці застрахаваным такім прадпрыемствам і ўстановам, па якіх непасрэдна на месцы вытвараецца выдача дапамогі па часовай непрацаздольнасці, распачаты па ініцыятыве Менскай акрстрахкасы, поўнасьцю сябе апраўдаў,—Галоўсацстраху распаўсюдзіць гэты парадак выдачы на кармленне дзіцяці застрахаваным і на інш. акругі, дзе таксама праводзіцца выдача дапамогі па часовай страце працаздольнасці на прадпрыемствах.

2. З прычыны таго, што адміністрацыя некаторых прадпрыемстваў не згаджаецца прымаць ад арцельшчыкаў страхкасы грошы па больнічных лістках для перадачы іх адсутнічаючым рабочым у час выплаты дапамогі па часовай непрацаздольнасці, паставіць пытаньне перад НКПрацы аб выданні абавязковай пастановы, якая абавязала б адміністрацыю прадпрыемстваў прымаць ад арцельшчыкаў страхкасы грошы па больнічных лістках для перадачы іх адсутнічаючым рабочым.

Акрамя таго, НКПрацы абавязаць усе прадпрыемствы і ўстановы сваячасна завяраць больнічныя лісткі на атрыманьне застрахаванымі дапамогі па часовай непрацаздольнасці.

3. Маючы на ўвазе, што зьбіраньне арцельшчыкамі страхкас на прадпрыемствах і ва ўстановах больнічных лісткоў прыводзіць да затрымкі выплаты застрахаваным дапамогі па часовай непрацаздольнасці,—страхкасам адмовіцца ад самастойнага зьбіраньня больнічных лісткоў (у Барысаве ўжо праводзіцца).

НКПрацы абавязаць усе прадпрыемствы і ўстановы, па якіх выплачваецца дапамога па часовай непрацаздольнасці, зараз-жа, пасля заверкі імі больнічных лісткоў, накіроўваць гэтакія ў страхкасу праз сваіх кур'ераў.

Адначасна з гэтым страхкасам абавязаць сваіх арцельшчыкаў, у мэтах навучэньня рахункаводаў правільнай заверцы больнічных лісткоў, пэрыядычна рабіць нагляд і растлумачваць рахункаводам парадак заверкі больнічных лісткоў, каб не дапушчаць у далейшым пры заверцы памылак, якія заўважаюцца.

4. У мэтах памяншэньня пераплат пры выдачы дапамогі застрахаваным пры часовай страце працаздольнасці і маючы пры гэтым на ўвазе некаторае памяншэньне нагрузкі арцельшчыкаў у сувязі з аслабеньнем іх ад зьбіраньня больнічных лісткоў па прадпрыемствах і ўстановах,—страхкасам заняцца вывучэньнем пытаньня аб магчымасьці даручэньня арцельшчыкам кантраляваць разрахункі па больнічных лістках.

5. З прычыны таго, што, ня гледзячы на ўзбуджанае НКПрацы Беларусі ў адпаведнасці з пастановай НК РСІ СССР ад 4-V (пр. № 20, п. 7) хадайніцтва па даручэнні СНК Беларусі тав. Галадзеда, праз сталае прадстаўніцтва БССР пры ўрадзе СССР, перад НКПрацы Саюзу, пытаньне аб парадку вылічэння зарплаты за няпоўны рабочы месяц у выпадках нявыхаду рабочых і служачых, аплачваемых памесячна, на работу з прычыны хваробы, у НКПрацы СССР дагэтуль яшчэ ня вырашана, што выклікае незадавальненне застрахованых з прычыны недаплаты на гэтай глебе (выплата вытвараецца з разьліку $\frac{1}{27}$ за-

мест $\frac{1}{24}$),— прасіць НК РСІ СССР узьдзеінічаць на НКПрацы СССР

аб хутчэйшым вырашэнні гэтага пытаньня.

6. У адпаведнасці з пастановай НК РСІ СССР (падз. 3, п. 2) Галоўсацстраху забяспечыць па страхкасах прыём наведвацеляў-пэнсыянэраў і беспрацоўных адказных працаўнікоў—членаў Камітэту страхкасы, захаваўшы ранейшую колькасць платных членаў Камітэту страхкас.

7. Канстатуючы, што правядзеньне ў жыццё згоды, заключанай паміж Цустрахам і НКПачтэлем аб пасылцы пэнсіі пэнсыянэрам праз пошту ня можа быць праведзена без павялічэння арг. выдаткаў на гэту мэту, акрамя таго, выклікае павялічэнне тэхнічнай работы саміх страхкас,—лічыць мэтазгодным замест перасылкі пэнсіі пэнсыянэрам праз пошту ўстанавіць разноску пэнсіі інвалідам на дом праз арцельшчыкаў страхкасы, якія павінны адначасна праводзіць і абсьледваньне маемаснага становішча інвалідаў. Гэтае мерапрыемства правесці, як вопыт, па гораду Менску на працягу 2-х месяцаў, пасля чаго, на падставе вынікаў гэтага вопыту, абгаварыць гэтае пытаньне на Калегіі аб распаўсюджанні разноскі пэнсіі інвалідам працы праз арцельшчыкаў на ўсе страхкасы БССР.

Б. Аб узмацненьні падпіскі на часопіс „Пытаньні Страхаваньня“.

Часопіс „Пытаньні Страхаваньня“—адзіны орган друку ў галіне сацыяльнага страхаваньня.

Часопіс „Пытаньні Страхаваньня“ усебакова асьвятляе работу, ставіць на абгаварэнне ўсё практычныя пытаньні, адбівае ўсе дасягненні ў галіне сацыяльнага страхаваньня і арганізацыі мэдапамогі і адначасна выяўляе ўсе нашы вялікія і малыя недахопы ў рабоце.

Ведаць і чытаць наш часопіс павінен ня толькі адказны працаўнік, ня толькі наш абраны работнік, ня толькі наш страхавы ўрач,—ён павінен быць прасунуты ў масу тэхнічных працаўнікоў кас.

Калі ня ўсе могуць быць падпішчыкамі, дык чытальнікамі нашага часопісу павінны быць усе.

Пры складанні пляну работы па страхавой асьвеце пункт аб распаўсюджваньні „Пытаньні Страхаваньня“ сярод прафарганаў павінен быць уключаны кожнае касай.

Не павінна быць ніводнага клубу, у бібліятэцы якога ня было-б „Пытаньні Страхаваньня“.

Чым больш падпішчыкаў, чым больш чытальнікаў, чым глыбей у гушчу прафсаюзнае масы мы прасунем наш часопіс,—тым больш

карэспандэнтаў, тым больш каштоўнага матар'ялу, тым больш самакрытыкі і абмену практыкай.

Дзеля правядзеньня падпіскі страхасы павінны выдзяліць вызначаную асобу.

За пашырэнне падпіскі страхавымі органамі, за індывідуальную падпіску, за прасуваньне часопісу ў прафорганы і страхавым дэлегатам,—вось лёзунгі, пад якімі павінна праводзіцца кампанія па падпісцы на часопіс „Пытаньні Страхаваньня“ на 1929 г.

III. Пытаньні мэдычна-профілактычнае працы.

A. Аб урачэбным кантролі.

Ня глядзячы на тое, што прайшло ўжо два месяцы з моманту прапановы Галоўсацстраху аб пераходзе на выбарачную сыстэму ўрачэбнага кантролю, поўнасьцю на гэту сыстэму яшчэ не перайшла ніводная страхаса. Некаторыя касы яшчэ нават не прыступілі да рэарганізацыі ўрачэбнага кантролю на новых пачатках.

У зьвязку з рэформай урачэбнага кантролю сярод некаторых кіруючых работнікоў страхас, а таксама сярод саміх даручаных урачоў наглядаецца ўпаднічаскі настрой і пэсымізм.

Пэсымізм гэты ня мае ніякіх падстаў. І пры выбарачнай сыстэме кантролю ў страхавых органаў застаюцца вялізарныя магчымасьці нагляду ўрэгуляваньня прадстаўленьня водпускаў па часовай непрацаздольнасьці. Застаўленьне УК у тых лячэбных і лячэбна-прафілактычных установах, дзе абслугоўваецца кампактная маса застрахованых і дзе з водпускамі справа абстаіць ня зусім здавальняюча, рэвізыйныя групы, а там, дзе гэта немагчыма, рэвізія асобным даручаным урачом матар'ялу прадстаўленых водпускаў, УКК, якія павінны кіраваць усёй гэтай работай, і, урэшце, кантроль на даму, які пры новых формах кантралюе ня толькі ступень выкананьня застрахованым рэжыму, прадпісанага яму лечурачом, але і правільнасьць прадстаўленага ўрачом водпуску,—дае поўную магчымасьць чотка і плянамерна накіраваць лінію правільнага прадстаўленьня водпускаў.

Кіраваньне лечачымі ўрачамі, пэрыядычнае інструктаваньне іх на агульных сходах, склікаемых праз мясцовыя Інспэктурны аховы здароўя, павінна заняць бальшое месца ў рабоце мясцовых страхавых органаў.

Акрамя гэтага, страхасам належыць зьвязацца з прафарганізацыямі, з камісіямі па ахове працы, з страхдэлегатамі і ўстанавіць рабочы таварыскі кантроль над правядзеньнем рэжыму ў час страты працаздольнасьці хворым застрахованым. Асобныя таварышы альбо цэлыя групы як-бы „лёгкай кавалеры“ РСІ сваёй работай у значнай меры дапамогуць рабоце страхавых кас па кантролі над правільным правядзеньнем водпуску, а таксама над высвятленьнем няправільных і немэтазгодных водпускаў і выяўленьнем сымулянтаў.

Такім чынам, шляхам арганізацыі таварыскага кантролю і шляхам узмацненьня ўрачэбнага кантролю на даму, шляхам вывучэньня матар'ялаў прадстаўляемых водпускаў рэвізыйнымі групамі альбо асобнымі ўрачамі, шляхам інструктаваньня лечурачоў і г. д.—страхасам можна ў значнай меры мець уплыў на паказальнік па часовай непрацаздольнасьці.

Б. Аб адборы хворых у санаторыі „Сасноўка“.

За тры тыдні да накіраваньня першае партыі сухотных хворых у санаторыі „Сасноўка“, быў разасланы па ўсіх страхкасах дэталны пералік паказаньняў і супроцьпаказаньняў, якімі УКК павінны былі кіравацца пры адборы хворых для пасылкі ў „Сасноўку“.

Акрамя цэлага шэрагу супроцьпаказаньняў, якія наагул існуюць для сухотных хворых, калі ў хворага маецца ў наяўнасьці шэраг захварваньняў, пры якіх ён перашкаджае другім хворым, альбо калі знаходжэньне ў санаторыі па стану яго здароўя ня толькі ня прыносіць яму карысьці, а, наадварот, можа зашкодзіць, мы дадалі цэлы шэраг момантаў, супроцьпаказаных да накіраваньня ў санаторыі „Сасноўка“ толькі ў сучасны момант, калі яшчэ ня поўнасьцю атрымана абсталяваньне, напрыклад, рэнтгенаўскі габінет, абсталяваньне для гарлавых хворых і г. д. Да атрыманьня гэтага абсталяваньня некаторыя формы сухот ня могуць атрымаць адпаведнае дапамогі, а па гэтаму знаходжэньне іх у „Сасноўцы“ пакуль што зьяўляецца супроцьпаказаным.

Паміж тым, некаторыя страхкасы (Аршанская, Менская і др.), супроць гэтых паказаньняў, накіравалі цэлы шэраг хворых, для якіх знаходжэньне ў санаторыі зьяўляецца ў сучасны момант ня столькі супроцьпаказаным, што іх прышлося тут-жа выпісваць адваротна. Такое становішча, акрамя непатрэбных выдаткаў, выклікае справядлівыя скаргі хворых і парушае правільную работу санаторыя.

Лічачы гэткае зьявішча зусім недапушчальным, Галоўсацстрах прапануе ўсім акрстрахкасам пры адборы хворых на наступныя пасылкі дакладна і неадступна кіравацца пасланымі Галоўсацстрахам паказаньнямі і супроцьпаказаньнямі. Адказнасьць за выкананьне гэтага ўскладаецца пэрсанальна на членаў К-ту страхкас, старшынь УКК.

IV. Пытаньні апэрацыйнае працы.

А. Аб адпаведным афармленьні інвалідных спраў.

Пры разглядзе інвалідных спраў, паступаючых у Галоўсацстрах, адзначаецца шэраг недахопаў у афармленьні іх, якія выклікаюць зацягваньне вырашэньня пытаньняў аб пэнсіі і заграмаджаюць непатрэбнай перапіскай як страхкасы, так і Галоўсацстрах. Так, напрыклад:

а) Пры падачы заяў інвалідамі ў Галоўсацстрах праз страхкасу, апошняя накіроўвае гэтыя заявы сумесна са справай бяз дачы якога-небудзь заключэньня па гэтых заявах. Паміж тым, з заяў можна часта ўгледзець новыя акалічнасьці, якія могуць служыць прычынай да перагляду пытаньня аб пэнсіі на месцы без накіраваньня гэтае справы ў Галоўсацстрах.

Галоўсацстрах-жа ў сучасны момант, атрымоўваючы такія заявы і справы без заключэньня і без папярэдняй праверкі на месцы акалічнасьцяй, паказваемых у заяве, і наяўнасьцю дакументаў у справе не падцьвярджаемых,—прымушан запытваць як страхкасы, так і ўпаўнаважных і гэтым самым зацягваць разьвязаньне пытаньня.

б) Пры запатрабаваньні ад страхкасы дадатковых ведаў на інвалідаў, знаходзячыхся ў раёнах, заўсёды прыходзіцца Галоўсацстраху пасылаць напаміны аб гэтым. Страхкасы-ж зусім ня робяць ніякага націску на ўпаўнаважных і арганізацыі, якія павінны даць розныя даведкі аб паскарэньні выдачы гэтых альбо расьсьледваньня акаліч-

№ 1953 БА 1004

насьцяй справы. У лепшым выпадку, касы абмяжоўваюцца тым, што паведамляюць Галоўсацстрах аб тым, „што гэта перапіска паслана таму-та і па звароце паведамім“ (Справа Дамаркова і т. п.).

в) Маецца шмат выпадкаў, калі справы інвалідаў пасылаюцца зусім бяз выпіскі з пастаноў аб гэтых справах і Галоўсацстраху невядома рашэньне гэтага пытання на месцы (Віцебск, Магілёў);

г) З прычыны таго, што ў многіх актах камісіі па ўстанаўленьні працстажу (Віцебск, Бабруйск) бываюць пастановы, якія супярэчаць паказаньням сьведак і даведкам, якія знаходзяцца ў справе, Галоўсацстрах прымушан прапанаваць страхкасам паўторны перагляд справы ў камісіі па ўстанаўленьні працстажу. (Справа слускага інваліда Даніловіча пераглядалася 4 разы ў камісіі па ўстанаўленьні працстажу, пры чым адна пастанова супярэчыла другой; у Віцебску пры паўторным разглядзе спраў інвалідаў Калманава, Чарнышовай і др. удалося ўстанавіць стаж).

У мэтах максымальнага скарачэньня перапіскі па інвалідных справах, а таксама тэрміну іх праходжэньня, Галоўсацстрах прапануе страхкасам і райупаўнаважным пры накіраваньні спраў кіравацца ніжэйпаказаным:

а) усе заявы інвалідаў, накіроўваемыя ў Галоўсацстрах, павінны быць папярэдня разгледжаны страхкасамі для дачы заключэньня па іх у Галоўсацстрах. Прычым, страхкаса накіроўвае заявы са справай інваліда ў Галоўсацстрах толькі па высвятленьні ўсіх акалічнасьцяй, паказаных у заяве;

б) сачыць за правільным афармленьнем спраў, у прыватнасьці ў адносінах дакументаў і пастаноў;

в) звярнуць увагу на ўзмацненьне каміс паі ўстанаўленьні працстажу;

г) па справах, накіроўваемых у Галоўсацстрах у адносінах васстанаўленьня прапушчанага тэрміну, неабходна страхкасам выяўляць наступныя моманты: прычыны пропуску тэрміну (хвароба і т. п.), маемаснае становішча, узрост да часу інваліднасьці і ўстанаўленьне інваліднасьці ў час спыненьня работы.

Б) Агалашаючы ніжэй пастанову Народнага Камісарыяту Працы БССР „пра парадак запаўненьня больнічных аркушоў“, Галоўсацстрах прапануе ўсім акрстрахкасам ужыць неабходныя захады да няўхільнага выкананьня гэтае пастановы.

Пастанова НКП БССР ад 24-XII—1928 г. № 82:

На падставе пастаноў Калегіі НК РСІ СССР за 4 мая 1928 г. і НК РСІ БССР за 3 лістапада 1928 г. ў мэтах спрашчэньня парадку выдачы дапамог па часовай непрацаздольнасьці на прадпрыемствах і ўстановах і для змаганьня з злаўжываньнямі з больнічнымі аркушамі, што падаюцца для аплаты ў страхавыя касы, Народны Камісарыят Працы БССР пастанаўляе:

1. Усе дзяржаўныя, грамадзкія, каапэрацыйныя і прыватныя прадпрыемствы і ўстановы павінны вылучыць з ліку сваіх работнікаў спецыяльную асобу, якая адказвае за правільнае запаўненьне вестак аб зароботнай плаце ў больнічных аркушоў.

Узоры подпісаў гэтых асоб, штампаў і пячатак прадпрыемстваў і ўстановаў павінны быць паданы ў двухтыднёвы тэрмін з дня агалашэньня гэтае пастановы ў адпаведную акруговую страхкасу па месцы знаходжэньня прадпрыемстваў, альбо ўстановы.



№ 1961 Б/1004

2. Пры запаўненні больнічнага аркушу павінны быць дасканала запоўнены патрэбныя весткі пра зароботную плату. Паказаныя весткі павінны быць запэўнены подпісамі ўпаўнаважых прадпрыемстваў і ўстаноў, вылучаных паводле арт. 1 гэтае пастанова, і пячаткаю прадпрыемства альбо ўстановы.

3. Усе прадпрыемствы і ўстановы, па якіх дапамога па часовай непрацаздольнасці выплачваецца ў парадку аб'явы НКП СССР за 22 верасня 1928 г. № 553 „Пра арганізацыю выплаты на прадпрыемствах і ўстановах дапамог па часовай непрацаздольнасці, назначаеваемых страхавымі касамі“ (Изв. НКТруда 1928 г. № 43) абавязаны:

а) зараз-жа пасля заверкі імі больнічных аркушаў накіраваць іх у страхавыя касы;

б) у выпадках адсутнасці ў час выплаты арцельшчыкамі страхкас паасобных рабочых і служачых, якім належыць выплаціць дапамогу па часовай непрацаздольнасці, прымаць ад арцельшчыкаў грошы па больнічных аркушоў для перадачы іх адсутнічаючым рабочым і служачым.

4. Адміністрацыя ўсіх прадпрыемстваў і ўстаноў абавязана сваячасна завяраць больнічныя аркушы на атрыманьне застрахаванымі дапамогі па часовай непрацаздольнасці.

5. Абавязаць страхавыя касы пэрыядычна інструктаваць рахункаводны персанал устаноў і прадпрыемстваў яб парадку заверкі больнічных аркушаў.

6. Віноўныя ў парушэнні гэтае пастанова прыцягваюцца да адказнасці паводле арт. 139 і 200 Крым. Кодэксу БССР.

7. З выданьнем гэтае пастанова касуецца пастанова НКПрацы БССР за 30 красавіка 1926 г. № 29 „Пра парадак запаўнення больнічных аркушаў“ (бюл. СНК 1926 г. № 6).

Нам. Наркампрацы БССР *Мяркулаў*. Сакратар НКПБ *Круглік*.

В) Агалашаючы ніжэй пастанова Рэспубліканскага Савету Сацыяльнага Страхавання пры Народным Камісарыяце Працы БССР ад 7-ХІІ, 1928 г., Галоўсацстрах прапануе ўсім акрстрахкасам і райупаўнаважаным прыняць іх да няўхільнага выканання:

Пастанова РССС па каштарысе рэспубліканскага лекавага фонду.

1. Прадстаўлены НКАЗ бюджэт Рэсп. фонду мэддапамогі застрахаваным зацьвердзіць з наступнымі папраўкамі:

а) утрыманьне коек у санаторы „Сасноўка“ прадугледзець па бюджэту Рэсп. фонду мэддапамогі ў разьмеры 50% усіх разгорнутых коек з тым, каб гэта не прывяло да памяншэння колькасці закупаемых курортных месцаў у іншых раёнах саюзу ў параўнанні з мінулым годам;

б) лічыць неабходным пакінуць у рэзэрвным фондзе ад 8 да 10% усіх паступленьняў па Рэсп. лекаваму фонду.

2. Адзначыць больш сваячасную і дэталюную прапрацоўку бюджэту па Рэсп. лекаваму фонду на 1928-29 г. і больш актыўнае ўдзельнічаньне ў гэтае прапрацоўцы з боку Галоўсацстраху.

3. Падкрэсьліваючы, што аснаўным прызначэньнем фондаў мэддапамогі павінны зьяўляцца дотацыраваньне агульна-бюджэтных асыгнаваньняў у мэтах палепшаньня ўсіх відаў мэддапамогі застрахаваным і павышэння колькасці і якасці лячэбна-прафіляктычных мерапрыемстваў па аздаруленьні застрахаванае масы, Рэсп. Савет. Сацыяльнага Страхавання адзначае, што ў практыцы выдаткаваньня сродкаў фонду

мэддапамогі ў Беларусі яшчэ да гэтага часу заўважваецца шмат ненармальнасьцяй; так, напрыклад, у шэрагу выпадкаў лекавы фонд выдаткоўваецца ў значнай ступені на незастрахованых пры адначаснай вельмі высокай удзельнае вазе ў агульнай суме выдаткаў—выдаткаў на новае будаўніцтва, зарплату, адм. гасп. выдаткі і г. д.

4. У сувязі з вышэйпаказаным Рэсп. Савет. Сацстрахаваньня лічыць неабходным:

а) абавязаць Галоўсацстрах, сумесна з НКАЗ, весьці няўхільную лінію ў пытаньні правільнага скарыстаньня сродкаў фондаў мэддапамогі;

б) даручыць НКАЗ, разам з Галоўсацстрахам, распрацаваць і ўнесці ў СНК БССР канкрэтныя прапановы аб мерапрыемствах, неабходных дзеля забяспечаньня найбольш рацыянальнага скарыстаньня сродкаў фондаў мэддапамогі, недапушчэньня выдаткаваньня гэтых сродкаў на незастрахованых і ўзмацненьня ўдзельнічаньня агульна-бюджэтных асыгнаваньняў у выдатках на мэддапамогу застрахованым.

5. Адзначаючы слабае прыцягненьне НКАЗ страхавых органаў да прапрацоўкі заяў на водпуск сродкаў на ахову здароўя пры складаньні агульнага дзяржаўнага і мясцовага бюджэту, РССС даручае Галоўсацстраху сумесна з НКАЗ распрацаваць дырэктыўныя паказаньні органам Сацстраху і Аховы здароўя аб сваячаснай сумеснай прапрацоўцы разраўнаўкаў на неабходныя асыгнаваньні па агульнаму бюджэту на мэддапамогу застрахованым.

Старшыня Рэсп. Савету Сацыяльнага Страхаваньня
пры НКП БССР *Мяркулов.*

Адказы Сакратар *Давідовіч.*

Пастанова РССС аб дапаўненьні арт. 23 і 27 „правіл аб забяспечаньні ў парадку сацыяльнага страхаваньня па інваліднасьці і па выпадку страты кармільца“.

На падставе арт. 23 і 27 правіл аб парадку забяспечаньня па інваліднасьці і ў выпадку страты кармільца, зацьверджаных Саюзным Саветам Сацыяльнага Страхаваньня 4-VII 1928 г., Рэспубліканскі Савет Сацыяльнага Страхаваньня пастанаўляе запісаць п. 23 і 27 вышэйпаказаных правіл у наступнай рэдакцыі:

Па арт. 23—пэнсія не прызначаецца, калі інваліднасьць выклікана злачынствам асобы, што зварочваецца за пэнсіяй і калі віноўны прысуджаны судом да прымусовых работ, альбо да пазбаўленьня волі на тэрмін звыш 5 месяцаў.

Па арт. 27—у выключных выпадках, пры наяўнасьці важных прычын, Галоўсацстрах можа аднавіць прапушчаны тэрмін.

б) Галоўсацстрах разглядае пытаньне, аб аднаўленьні прапушчанага тэрміну па хадайніцтву аб тым зацікаўленай асобы (праз адпаведную страхкасу);

в) страхкаса ў пяцідзённы тэрмін высылае ў Галоўсацстрах заяву сумесна з адпаведным матар'ялам па матывах хадайнічаньня і сваім заключэньнем.

Галоўсацстрах, па атрыманьні вышэйпаказанага хадайніцтва, вырашае пытаньне па сутнасьці ў пяцідзённы тэрмін і аб выніках раз-жа паведамляе асобу, падаўшую хадайніцтва, і зацікаўленую акр-страхкасу.

Старшыня Рэсп. Савету Сацыяльнага Страхаваньня пры НКП БССР
Мяркулаў. Адказы Сакратар *Давідовіч.*

Пастанова Рэспубліканскага Савету сацыяльнага страхавання „аб распаўсюджанні поўнага страхавання на цагельна-чэрапічныя заводы, што знаходзяцца ў межах гарадзкіх пасяленьняў“.

На падставе пастановы СССС ад 1-IX 1928 г., аб распаўсюджанні поўнага страхавання на цагельна-чэрапічныя заводы, якія знаходзяцца ў межах гарадзкіх пасяленьняў, лічыць неабходным распаўсюдзіць поўнае сацстрахаванне на наступныя цагельныя заводы, якія знаходзяцца ў межах гарадзкіх пасяленьняў: 1) Менскія заводы Белдзяржбуду і Гандальбуду, 2) два Гомельскія заводы, якія знаходзяцца ў ведзеньні Акржылсаюзу, 3) Аршанскі цагельны завод, які знаходзіцца ў ведзеньні Аршанскага Камтрэсту, 4) два Віцебскія заводы, якія знаходзяцца ў ведзеньні Белдзяржбуду і Камтрэсту, 5) Полацкія цагельныя заводы, 6) цагельныя заводы Бабруйску ў колькасці чатырох.

Увесці ў жыццё гэтую пастанову з 1-1 1929 г.

Старшыня Рэспубл. Савету Сацыяльнага Страхавання пры НКП БССР *Мяркулаў.*

Адказы Сакратар *Давідовіч.*

Акрстрахкасам неабходна: а) сумесна з АПБ устанавіць спісак не прадугледжаных пастановай РССС ад 7-XII заводаў па вырабу цэглы і чэрапіцы, якія знаходзяцца ў межах гарадзкіх пасяленьняў для дапасавання да іх поўнага сацыяльнага страхавання; б) паведаміць страхавацеляў аб унясенні імі страхавых узносаў па адпаведнаму тарыфу з 1-га студзеня 1929 г.; в) спіскі заводаў, з паказаннем колькасці рабочых прыслаць у Галоўсацстрах не пазней 10-1 1929 г. для падліку колькасці рабочых цагельнікаў, абхопленых поўным сацыяльным страхаваннем. У мэтах папулярызацыі гэтае пастановы і растлумачэння выцякаючых з яе дадатніх момантаў у пашырэнні забяспечання цагельнікаў—неабходна дагаварыцца з акрадзяленьнямі саюзу будаўнікоў аб пастаноўцы гэтага пытання на прафактыве саюзу і асьвятленні яго ў мясцовым друку.

V. Растлумачэнні, адказы на пытанні, хроніка.

Па пытанні аб тым, ці трэба ў сэнсе арт 52 правілаў аб забяспечанні ў парадку сацстрахавання па інваліднасці і на выпадак страты кармільца ад 4/VII—28 г. № 397, разумець валавыя прыбыткі інваліда,—ЦУСТРАХ растлумачвае, што пры падліку прыбытку і заробку пэнсіянера ў адпаведнасці з паказаным артыкулам, трэба разумець чысты, а не валавы прыбытак у тым выпадку, калі на маемасць, якая дае прыбытак, падае вядомы выдатак.

Па пытанні аб пастанове СССС ад 9/IV—25 г. за № 128/914, адмененай з увядзеннем правілаў за № 396 і 397 ад 4/VII—28 г. ЦУСТРАХ растлумачвае, што інваліды па калецтву ніжэйшых груп, атрымаўшыя калецтва да 1/V—25 г., ня маюць права на пэнсію і па новых правілах, хаця з увядзеннем правілаў № 397 пастанова СССС ад 9/IV—25 г. за № 128/914 адменена, але арт. 7 гэтае пастановы застаецца ў сіле.

Па пытанні аб тым, ці мае права на атрыманне пэнсіі сям'я, згубіўшая кармільца, прыбыўшая з-за мяжы і, як відаць з прадстаўленых дакументаў, кармілец працаваў па найму там, быў сябром саюзу і сябром больнічнае касы за мяжой—ЦУСТРАХ растлумачвае, што час работы за мяжой не залічваецца ў стаж працы па найму.

У інструкцыі СССС за 11 красавіка 1928 г. № 286 „пра парадак ужывання пастановы ЦВК і СНК СССР за 3 студзеня 1928 г. „Пра сацыяльнае страхаванне асоб, што заняты ў будаўніцтве“ (Изв. НКТ

1928 г. № 20) ня вызначана, што зьяўляецца рабочымі пасёлкамі ў сэнсе гэтае інструкцыі. З прычыны вышэйсказанага, Галоўсацстрах, па ўзгадненні з ЦП саюзу будаўнікоў, растлумачвае, што пры аднясенні будаўнічых рабочых сезонных прафэсій да ліку пражываючых у рабочых пасёлках,—рабочымі пасёлкамі зьяўляюцца тыя пасёлкі, якія пералічаны ва ўвазе 1 да арт. 1 пастановы Рэсп. Савету Сацстрахаванья за 23/X—27 г. (Бюл. СНК за 1927 г. № 17).

У сувязі з запытаньнем Магілёўскай акрстрахкасы, ці магчыма залічваць на пэнсію інвалідаў, якія замест апошняй карысталіся бескаштоўным патэнтам на працягу больш 3-х год бязупынна,—Галоўсацстрах растлумачвае, што карыстаньне бескаштоўным патэнтам у працягу больш 3-х год не пазбаўляе права на атрыманьне пэнсіі інвалідаў, якія больш не гандлююць і за гэткай зьявіліся ў страхкасу.

У сувязі з запытаньнем Гомельскай акрстрахкасы, ці належыць праводзіць у жыцьцё пастанову ЦВК і СНК СССР ад 29/VIII 1928 г. „аб праве на пэнсію інвалідаў, уступіўшых у інвалідную каапэрацыю“, Галоўсацстрах паведамляе, што страхкасы праводзяць у жыцьцё пастанову ЦВК і СНК толькі па атрыманьні інструкцыі ЦУСТРАХУ і СССР, бо пастановы ЦВК і СНК распрацоўваюцца больш падрабязна апошнім.

У газ. „Магілёўскі Селянін“ № 74 быў надрукаваны артыкул, у якім паказвалася, што ўпаўнаважны па Чаўскаму раёну тав. Турчын перад чарговым водпускам не правёў сваёй работы такім чынам, каб да водпуску былі вытвораны выдачы па ўсіх прызначаных дапамогах. Паказвалася у артыкуле таксама і на тое, што, з прычыны недавальняючай пастаноўкі работы ў страхпункце, застрахаваным шматразова прыходзілася зварочвацца непасрэдна ў страхкасу. Расьсьледваньне, вытворанае Магілёўскай акрстрахкасай па прапанове Галоўсацстраху падцьвярдзіла наяўнасьць фактаў, паказаных у артыкуле. Тав. Турчын зьволен з займаемай пасады.

У Галоўсацстрах паступіла скарга гр. Зарэцкага адносна неаплаты яму Мазырскай акрстрахкасай за час яго хваробы з 15/IV па 1/VII 1922 г. У зьвязку з гэтай скаргай, па расьсьледваньні Галоўсацстраху, высветлілася, што ўпаўнаважны Тураўскага раёну пад пагрозай застрахаванага даў урачу незаконнае распараджэньне аб выдачы лекавага аркуша хвораму пасья яго выздараўленьня за 2¹/₂ м.цы назад у час, калі ўрач гэтага хворага нават не лячыў і ня бачыў на працягу ўсёй яго хваробы. У зьвязку з вышэйпаказаным Галоўсацстрах прапанаваў Мазырскай акрстрахкасе праверыць усе аплачаныя лекавыя аркушы Тураўскага райстрахпункту; зрабіць выбарачную праверку аплачаных лекавых аркушаў другіх раёнаў; забясьпечыцца, каб у далейшым гэтка факты не здараліся, і паставіць пытаньне аб Тураўскім упаўнаважным у сэнсе зьяўляецца яго з работы.

Намеснік Народнага Камісара Працы
і Начальнік Галоўн. Упр. Сацыяльнага
Страхаванья БССР Я. Мяркулаў.

Ст. Інспэкт. па арганізацыйнай працы М. Давідовіч.

1964 г.

1958 г. № 30-й выдана, что заведомо работавшие в
 этой стране иностранные граждане, вышедшие из
 гражданства СССР, подлежат исключению из
 состава работников, работающих в этой стране.
 В соответствии с постановлением Президиума
 Верховного Совета СССР от 1957 г. № 17
 в целях улучшения условий труда работников
 в условиях, связанных с работой в этой стране,
 необходимо обеспечить им возможность
 получения в этой стране в соответствии с
 законодательством этой страны в области
 социального страхования, в частности, в
 области медицинского страхования, в
 области пенсионного страхования, в
 области страхования от несчастных случаев
 и в области страхования от болезней,
 связанных с работой в этой стране.
 В соответствии с постановлением Президиума
 Верховного Совета СССР от 1957 г. № 17
 в целях улучшения условий труда работников
 в условиях, связанных с работой в этой стране,
 необходимо обеспечить им возможность
 получения в этой стране в соответствии с
 законодательством этой страны в области
 социального страхования, в частности, в
 области медицинского страхования, в
 области пенсионного страхования, в
 области страхования от несчастных случаев
 и в области страхования от болезней,
 связанных с работой в этой стране.
 В соответствии с постановлением Президиума
 Верховного Совета СССР от 1957 г. № 17
 в целях улучшения условий труда работников
 в условиях, связанных с работой в этой стране,
 необходимо обеспечить им возможность
 получения в этой стране в соответствии с
 законодательством этой страны в области
 социального страхования, в частности, в
 области медицинского страхования, в
 области пенсионного страхования, в
 области страхования от несчастных случаев
 и в области страхования от болезней,
 связанных с работой в этой стране.

Начальник Подольского Комитета Президиума
 | Начальник Подольского Упр. Службы
 Страхования БССР Р. Милославский
 Г. Исковит на основании приказа М. Давидовича

Итого: 1000 руб. 00 коп. (в том числе: 1000 руб. 00 коп.)